

ВІЗАВАЯ АНКЕТА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA
BĚLORUSKO
VYPLŇTE TISKACÍMI PÍSMENY

| | | |
|--|--|--|
| 1. Прозвішча/ Příjmení | | 4. Пол/Pohlaví <input type="checkbox"/> мужчынскі/muž <input type="checkbox"/> жаночы/žena |
| 2. Імя/ Jméno | | |
| 3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|--|--|--|--|-----|-------|-----|--|--|--|--|
| 5. Дата нараджэння/ Datum narození <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table> | | | | | | | den | měsíc | rok | | | | 6. Месца нараджэння/ Místo narození краіна/země горад/město вобласць (раён)/okres |
| | | | | | | | | | | | | | |
| den | měsíc | rok | | | | | | | | | | | |

7. Цяперашняе(я) грамадзянства(ы)/Státní příslušnost

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(я) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/ V případě změny občanství uveďte dřívější občanství a datum změny občanství

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|------|--|--|--|
| 8. Тып пашпарта/Druh pasu <input type="checkbox"/> звычайны/cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/sluzební <input type="checkbox"/> іншы дакумент/jiný doklad: | 9. Нумар пашпарта/Číslo pasu | 11. Дата выдачы/Datum vydání <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td> </tr> </table> | | | | | | | day | month | year | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| day | month | year | | | | | | | | | | | | |
| | 10. Кім выдадзены/Pas vydal | 12. Тэрмін дзеяння/Platnost do <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td> </tr> </table> | | | | | | | day | month | year | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| day | month | year | | | | | | | | | | | | |

13. Адрас сталага месца жыхарства/ Adresa trvalého pobytu

краіна/země вобласць(раён)/okres

горад/město вуліца/ulice

індэкс/PSČ

нумар дома/číslo domu нумар кватэры/číslo bytu

нумар тэлефона/telefonní číslo e-mail

14. Месца працы/вучобы і службовы адрас/ Místo a adresa zaměstnání

прадпрыемства/podnik пасада/vykonávaná funkce

краіна/země вобласць (раён)/okres

індэкс/PSČ

горад/město вуліца/ulice

нумар дома/číslo domu нумар тэлефона/telefonní číslo

| | |
|--|---|
| 15. Тып візы/Druh víza <input type="checkbox"/> транзітная/transitní <input type="checkbox"/> кароткачасовая/krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/dlouhodobé | 16. Колькасць уездаў/Počet vstupu <input type="checkbox"/> аднаразовая/jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/multivstupní |
|--|---|

17. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----|-------|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|--|--|--|---|--|--|--|-----------|--|--|
| з/od | па/do | на тэрмін знаходжання/ na dobu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table> | | | | | | | den | měsíc | rok | | | | <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table> | | | | | | | den | měsíc | rok | | | | <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">сутак/dnů</td> </tr> </table> | | | | сутак/dnů | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| den | měsíc | rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| den | měsíc | rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сутак/dnů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Фотаздымак/Foto

Службовыя адзнакі/ Služební záznamy

Дата звароту:

.....

Падставы:

сапраўдны пашпарт
 візавая падтрымка
 фінансавыя сродкі
 інтэрв'ю

Рашэнне по звароце:

ад

станоўчае
 адмоўнае

Тып візы:

B
 C
 D

Кратнасць візы:

1
 2
 шм

Мэта візіту:

транзіт
 дыпламатычная
 службовая
 дзелавыя стасункі
 спорт/культура/
навука/адукацыя
 гуманітарная
 рэлігійныя стасункі
 прэса
 прыватная
 вучоба
 праца
 турызм
 сталае жыхарства

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

тэрмін знаходжання

Спагнаны збор:

.....

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná / V případě žádosti o tranzitní vízum, ukažte na základě čeho jedete a do jaké zemi.

19. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa zvací organizace nebo osoby

індэкс/PSČ.....
вобласць (раён)/okres горад/město
вуліца/ulice нумар дома/číslo domu
нумар факса/ faxové číslo e-mail

20. Адрас знаходжання ў Беларусі/Adresa pobytu v Bělorusku

індэкс/PSČ.....
вобласць (раён)/okres горад/city
вуліца/ulice нумар дома/ číslo domu
нумар кватэры/číslo bytu гасцініца/hotel

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Účel návštěvy (podrobně)

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь / Zda jste byl(a) v Bělorusku poslední 3 roky

так/ano не/ne

калі так, вызначце, у якіх гадах /pokud ano, uveďte roky.....

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Zda jste měl(a) odpovědnost za porušení běloruských právních předpisů během pobytu na území Běloruska

так/ano не/ne

калі так, вызначце калі/pokud ano, uveďte kdy і дзе/a kde

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Pozitivní odpověď na otázku neznamená automatické zamítnutí víza, ale v tomto případě je nutná vaše osobní přítomnost pro konzultace s konzulárním úředníkem

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajišťující pobyt v Bělorusku

наяўныя сродкі/hotovost банкаўскія чэкі/bankovní šeky крэдытныя карткі/kreditní karty
 зваротны білет/zpáteční jízdenka дарожныя чэкі/cestovní šeky пражыванне/ubytování

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným orgánům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza. Prohlašuji, že jsem si vědom, že při cestování musím mít cestovní pojištění, které odpovídá zákonům Běloruské Republiky. Souhlasím se shromažďováním, uchováváním, zpracováním a převodem mých osobních údajů pro účely související s udělováním víz a prováděním mezinárodních smluv Běloruské republiky.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/Podpis (podpis právního zástupce)

27. Дата падпісання/Datum

| | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| den | měsíc | rok | | | |